

**УПЛЫУ ТЭМПЕРАТУРНАГА ФАКТАРУ
НА ПРАРАСТАННЕ НАСЕННЯ НЕКАТОРЫХ
ДЭКАРАТЫЎНЫХ ШМАТГАДОВЫХ РАСЛІН**

Вывучэнне рэпрадуктыўных здольнасцей раслін, і ў прыватнасці на-
сенага размнажэння, вельмі важнае пры вырашэнні праблемы іх інтра-
дукцыі. Пазнанне асаблівасцей праастання насення інтрадуцэнтаў да-
зваляе выявіць ступень пластычнасці відаў, высветліць некаторыя пы-
танні шляхоў іх эвалюцыі. Стане магчымым вызначыць аптымальныя
тэрміны сяўбы, шляхі перадпасяўной апрацоўкі насення, што дзе мат-
чымасць атрымаць высакаякасны пасадачны матэрыял каштоўных
інтрадуцэнтаў.

Як вядома, праастанне насення ў многім залежыць ад умоў нава-
кольнага асяроддзя. З комплексу экафактараў, якія ўздзейнічаюць на
раслінны арганізм, часцей за ўсё вылучаецца тэмпература. Здольнасць
насення праастаць пры розных тэмпературах характарызуе прыстаса-
вальніцкія здольнасці відаў, што важна для прагназіравання паспяхо-
васці іх інtradукцыі [2].

Рознымі аўтарамі ўстаноўлена, што насенне адных відаў праастае
при широкім тэмпературным дыяпазоне, другіх — пры павышаных ц
пераменных тэмпературах [2, 3].

Вывучэнне біялагічных асаблівасцей насення ўяўляе асаблівую ці-
кавасць пры інtradукцыі дэкаратыўных малараспаўсюджаных шматга-
довых раслін, якія з'яўляюцца вядучай кветкавай культурай у многіх
краінах. Папулярнасць гэтай групы раслін тлумачыцца разнастайнасцю
відаў, якія адразніваюцца габітусам, формай і афарбоўкай кветак
лісцяў, тэрмінамі цвіцення, экалагічнымі патрабаваннямі, таннасцю
адноснай лёгкасцю вырошчвання ў параўнанні з іншымі кветкавыми
культурамі.

Звестак пра асаблівасці праастання насення многіх дэкаратыўных
шматгадовых раслін мала або яны зусім адсутнічаюць. У сувязі з гэ-
тым намі вывучаны асаблівасці праастання насення дзеяці нізкарос-
лых відаў, якія ўяўляюць цікавасць для зялёнага будаўніцтва рэспублі-
кі як высокадэкаратыўныя і ўстойлівыя ў мясцовых умовах: *Allium*
karataviense Regel, *Anemone bucharica* Regel, *Armeria alpina* (DC.)
Willd., *Aster alpinus* L., *Delphinium grandiflorum* L., *Dianthus tenuifo-*
lius, *Eriophyllum lanatum* (Pursh) Forbers, *Helianthemum canum* (L.)
Baumg., *Rodiola rosea* L.

Насенне прарошчвалася ў чашках Петры на ўвільготненай фільтра-
вальнай паперы ў тэрматаце на святле пры тэмпературах 2, 5, 8, 13
25, 30, 35 °C. Усходжасць насення вызначалі па методыцы [1].


Праведзеныя даследаванні паказалі, што насенне ўсіх вывучаемых
відаў мае расцягнуты перыяд праастання — ад 33 (у *Aster alpinus* L.)
да 176 (у *Anemone bucharica* Regel) дзён. Гэта з'ява мае важнае пры-
стасавальніцкае значэнне для выживання віду.

Самая высокая ўсходжасць адзначана ў насення *Delphinium gran-*
diflorum L. (100%) і *Anemone bucharica* Regel (80%), нізкая ўсход-
жасць у *Eriophyllum lanatum* (Pursh) Forbers (24%) і *Rodiola rosea*
L. (16%).

Як відаць з рис. 1—2, для праастання насення розных відаў апты-
мальныя тэмпературы маюць рознае значэнне. Так, насенне *Armeria*
alpina (DC.) Willd. найбольш інтэнсіўна праастае пры тэмпературе
25° (усходжасць 48%), а *Allium karataviense* Regel — пры 2° (усход-
жасць 76%). Пры гэтым у адных відаў нізкая тэмпература падаўляе
праастанне, у другіх павышалі. Напрыклад, усходжасць насення *De-*

phinium grandiflorum L. і *Armeria alpina* (DC.) Willd. пры 25°. У зоне нізкіх тэмператур (2—5°) яна паніжалася адпаведна са 100 да 6 і з 48 да 12%. У той жа час высокія тэмпературы (30—35°) паніжалі ўсходжасць насення названых відаў у меншай ступені (са 100 да 24—70 і з 48 да 24%). Адвартная з'ява назіралася ў *Anemone bucharica* Regel. Пры тэмпературы 35° зусім не прарасло насенне *Allium karataviense* Regel, *Armeria alpina* (DC.) Willd., *Anemone bucharica* Regel. Паніжэнне тэмпературы да 30° прывяло да праастання насення *Armeria alpina* (DC.) Willd. (усходжасць 24%).

Уплыў розных тэмператур на праастанне насення наглядна адлюстраван графічна. Дынаміка праастання на рисунках уяўляе сабой S-падобныя крывыя. Яны адрозніваюцца паміж сабой толькі зыходнымі пунктамі. Напрыклад, насенне *Helianthemum canum* (L.) Baumg. пры тэмпературы прарошчвання 25° пачало праастаць праз 9, пры тэмпературы 13° — праз 14, пры 2° — праз 18 дзён, г. зн. тэмпература прарошчвання ўпльвае ў асноўным не на працягласць перыяду праастання, а на час пачатку праастання. Нашы даныя ўзгадняюцца з лі-



Рыс. 1. Дынаміка праастання насення *Dianthus tenuifolius* (а), *Aster alpinus* L. (б), *Delphinium grandiflorum* L. (в), *Armeria alpina* (DC.) Willd. (г), *Helianthemum canum* (L.) Baumg (ð), *Allium karataviense* Regel (е), %


таратурнымі [4], дзе таксама паказваецца гэта залежнасць.

Аналіз праастання насення дазволіў выявіць цікавую біялагічную асаблівасць. Насенне *Armeria alpina* (DC.) Willd., *Aster alpinus* L., *Dianthus tenuifolius*, *Helianthemum canum* (L.) Baumg., *Eriophyllum lanatum* (Pursh) Forbes, *Rodiola rosea* L., нягледзячы на наяўнасць оптымуму ў зоне нізкіх і высокіх тэмператур, праастала ў шырокім тэмпературным дыяпазоне. Гэта дазваляе дапусціць вялікія прыстасавальніцкія магчымасці названых відаў, што пацвярджаецца даволі шырокім іх прыродным арэалам. У той жа час у відаў з абмежаваным прыродным арэалам — *Allium karataviense* Regel і *Anemone bucharica* Regel — насенне праастала толькі ў зоне нізкіх тэмператур (2 і 8° адпаведна).

Даследаванні Светлаковай [5] таксама паказалі, што нават у межах аднаго роду *Delphinium* насенне розных відаў праастае ў розным

тэмпературным рэжыме. Прычым віды з широкім арэалам праасталі і пры нізкіх, і пры высокіх тэмпературах.

Такім чынам, у выніку праведзеных даследаванняў устаноўлена, што насенне ўсіх дзеяці відаў харкторызуецца расцягнутым перыядам праастання (звыш 30 дзён). Выяўлена, што, за выключэннем *Allium karaataviense Regel* і *Anemone bucharica Regel*, усе вывучаныя віды праастаюць у даволі широкім тэмпературным дыяпазоне. Аптымальныя тэмпературы для праастання насення складаюць для *Aster alpinus L.* 13°, *Allium karaataviense Regel* — 2, *Eriophyllum lanatum (Pursh) Forbers* і *Anemone bucharica Regel* — 5, *Dianthus tenuifolius*, *Delphinium grandiflorum L.*, *Armeria alpina (DC.)*



Рыс. 2. Дынаміка праастання насення *Eriophyllum lanatum (Pursh) Forbers* (а), *Rhodiola rosea L.* (б), *Anemone bucharica Regel* (в)

Willd., *Helianthemum canum (L.) Baumg.* — 25, *Rhodiola rosea L.* — 30°. Атрыманыя даныя дазваляюць дапусціць, што для насення *Allium karaataviense Regel* і *Anemone bucharica Regel* лепш асенні пасеў, для астатніх відаў — вясновы.

Summary

Characteristics of germination of nine species of stunted perennials at different temperatures are studied. The corresponding optimal temperatures are defined.

Літаратура

1. Веллингтон П. Методика оценки проростков семян.— М.: Колос, 1973, с. 3—74.
2. Гонтар Э. М. Прорастание семян щавелей при различных температурах.— У кн.: Биологические основы семеноведения и семеноводства интродуцентов / Рефераты докл. IV Всесоюзного совещания. Новосибирск: Наука, 1974, с. 168—169.
3. Мельникова Т. М. Биологические особенности прорастания семян некоторых травянистых растений.— Бюл. ГБС, 1972, вып. 85, с. 98—102.
4. Поллок Б. М. Влияние окружающей среды после посева семян на их жизнеспособность.— У кн.: Жизнеспособность семян. М.: Колос, 1978, с. 147—166.
5. Светлакова А. А. Морфологические особенности и биология прорастания семян сибирских видов рода живокость.— У кн.: Вопросы теории и практики семеноведения при интродукции / Тез. докл. V Всесоюзного совещания. Минск: Наука и техника, 1977, с. 193—194.

Центральный ботанический сад
АН БССР

Поступила в редакцию
22.02.82

УДК 633.2 : 633.2.031 : 633.2.039.6

I. P. СТРУК

СТРУКТУРА ЎРАДЖАЮ КУЛЬТУРНЫХ АГРАФІТАЦЭНОЗАЎ У ПОЙМЕ р. ПРЫПЯЦІ

Пры падборы кампанентаў травасумесей прынята звяртаць увагу на біялогію траў, харктар і ступень спажывання імі элементаў мінеральнага жыўлення, ураджайнасць у чистых пасевах і прыстасаванасць да